

# Прамова тав. Чарвякова на радыё-мітынгу „Чырвонай Зьмены“

## Прывітаньне сялянам вёскі Леднікі ад старшыні ЦВК СВЯТА „ПЕРШАЙ БАРАЗНЫ“ ПАВІННА ЎВАЙСЬЦІ Ў БЫТ ВЁСКІ

У нядзелю рэдакцыя газеты „Чырвонай Зьмены“ наладзіла радыё-мітынг прысвячаны сяяту „Першай баразны“ у вёсцы Леднікі, Койданаўскага раёну, Менскай акругі. З прывітальнай прамовай выступіў старшыня ўсесаюзнага і ўсебеларускага ЦВК А. Г. Чарвякоў. У сваёй прамове тав. Чарвякоў сказаў наступнае:

— Маё шчырае прывітаньне сялянам вёскі Леднікі, шэфам-чыгуначнікам і комсамольскай организацыі, якія наладзілі першае на Беларусі сяяту „Першай баразны“.

**Таварыши!**

**Чаму сяята організація на мяліндзен?**

Рэлігія служыць заможным, клясам, каб замацаўца існуючы парадак, аставіўшы кожнага пры тым, пры чым ён нарадзіўся. Бог да служыць толькі дымавой фіранкай. Мы скінулі ўладу паноў, каб пабудаваць новае жыццё. Але рэлігія застаецца і набодзіць туман на несьвядомага чалавека. Наша задача ўцягнуць усіх працоўных у справу пабудовы новага жыцця, але часта гэтаму перашкаджае рэлігія. Значыцца трэба яе разбурыць. Самы-ж лепшы спосаб разбурэння старых забабонаў—гэта ёсьць замена іх новымі задачамі, сяядомасцю, таварыскай солідарнасцю. Няхай-жа сёнешні дзень будзе такім днём, калі мы адкідаем забабоны і, як сяядомныя людзі прымем удзел у пабудаванні новага жыцця.

Таварыши! Самая важная задача савецкае ўлады рабочых і сялян у сучасны момант гэта развязацьце прамысловасці і сельскай гаспадаркі, узняцьце вытворчасці. Рабочая кляса замест сяята вялікацію праводзіць працу па паднімцію вытворчасці, зьніжэнню сабе-

кошту, узняцьцю дысцыпліны працы. Рабочы свой абавязак выконвае.

Сялянству трэба, разам з рабочай клясай, пры данамозе савецкае ўлады напружыць усе сілы для ўзняцьця ўраджайнасці і развязацьца сельскай гаспадаркі. Жыць па-стараму ў беднасці, някультурнасці—нельга.

**Трэба падбіацца новага жыцця,**  
**але як?**

На-дзедаўскі жыць на сваіх хутарочках, або палосках—значыць, аставацца ў нэндзе. Стары парадак сельскай гаспадаркі, як мы ўсе добра помнім, прыводзіць да таго, што адзін багацее, а 100 гаспадае. Сяяне супроць такога парадку змагаецца і варочаніца да яго я хочуць.

Нам патрэбен таі парадак, каб усе маса бяляніцкіх і серадняцкіх гаспадарак паднімаліся. Гэта магчыма толькі пры поўнай зьмене парадку выдзенны сельскай гаспадаркі. Каб замест трахполя было шматполье, каб было штучнае угігельне, каб машина служыла нам службай, каб замест коня і быкоў працаўаў трактар.

Пры такім парадку будзе вышэйшы ўраджай і даход. Мы зможем пабудаваць клубы, тэатры, добрыя дарогі, карыстасцца для наших патрэб аўтамабілямі.

Але дробная гаспадарка машын наўцыць не можа. Значыцца, калі аставіць цяперашні парадак, то багацець будзе багацейшы, а бедны так і застанецца бедным. Вось адкуль вынікае патрэба ў организацыі колектыўнай гаспадаркі. Колектыўная гаспадарка—гэта ў першу чаргу аб'яднаныне сіл і сродкаў, каб агульнымі сіламі машынізіраваць сельскую гаспадарку дзеля падняцьця яе даходнасці, а разам з гэтым дзеля палепшання становішча гаспадароў.

З поўным  
тэкстам  
документа можна  
азнаёміцца ў  
бібліятэцы